



У К А З

Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР  
Аб прысваенні пачотных званняў БССР работнікам  
народнай асветы і аховы здароўя

За выдатныя заслугі ў галіне народнай асветы і аховы здароўя ў Беларускай ССР прысвоіць пачотныя званні:

Заслужанага настаўніка школы БССР

- 1. Акульшын Марыя Аляксандраўна — настаўніца малодшых класаў Дубровенскага раёна, Віцебскай абласці.
2. Аршохову Міхалу Спірыдонавічу — настаўніку Халбынскай пачатковай школы Дубровенскага раёна, Віцебскай абласці.
3. Брану Платону Ісаакавічу — дырэктару Мормальскай сярэдняй школы Стрэлскага раёна, Гомельскай абласці.
4. Бірчу Васілію Самуілавічу — настаўніку Барысавскай 5-й сярэдняй школы Мінскай абласці.
5. Гайсіну Міхалу Іванавічу — дырэктару Старадзельскай сярэдняй школы Віцебскага раёна, Віцебскай абласці.
6. Гарачун Елене Гаўрылаўне — кандэлятэру-металісту Народнага Камісарыята Асветы БССР.
7. Дорашчанка Апанасію Сцяпанавічу — дырэктару Бельскай рускай пачатковай сярэдняй школы Палескай абласці.
8. Зіновічу Івану Карневічу — настаўніку Брычскай сярэдняй школы Старадзельскага раёна, Мінскай абласці.
9. Зайцавай Екадзіме Арыстаўне — настаўніцы Уварэўскай сярэдняй школы Гомельскай абласці.
10. Іванавічу Нікіце Ільічу — загадчыку Філіпавіцкай пачатковай школы Капаткевіцкага раёна, Палескай абласці.
11. Ірмунковічу Івану Георгіевічу — загадчыку Хутарскай пачатковай школы Церахоўскага раёна, Гомельскай абласці.
12. Крыловай Аляксандры Фларыяўне — настаўніцы малодшых класаў Ужыцкай сярэдняй школы Гомельскага раёна, Гомельскай абласці.
13. Крышчэўскай Елене Сцяпанавічу — настаўніцы малодшых класаў Калезінскай сярэдняй школы Мінскага раёна, Мінскай абласці.

Заслужанага ўрача БССР

- 1. Анцімавай Марыя Наумавічу — урачу-хірургу Лайскай раённай больницы Мінскай абласці.
2. Барану Барысу Атаольевічу — урачу-тэрапеўту Палаткай больницы імені Леніна Віцебскай абласці.
3. Глухоўскаму Міхалу Марвіявічу — урачу, загадчыку Горальскага ўрачэбна-участка Рачыцкага раёна Гомельскай абласці.
4. Гутман Сары Іосіфаўне — галоўнаму ўрачу Кадзікавіцкай раённай больницы Палескай абласці.
5. Ермачанка Ільі Паўлавічу — урачу-хірургу Жыткавіцкай раённай больницы Палескай абласці.
6. Ільіну Сцяпану Трафімавічу — галоўнаму ўрачу 3-й больницы г. Брэста.
7. Іосефсон Якаву Ісаакавічу — галоўнаму ўрачу Мазырскай поліклінікі Палескай абласці.
8. Наган Іосі Ісаакавічу — дырэктару 1-й савецкай больницы г. Гомеля.
9. Карначанка Нікалаю Арыстаўічу — урачу, загадчыку Чырыкаўскай раённай больницы Магілёўскай абласці.
10. Каваленку Міхалу Іванавічу — народнаму камісару Аховы Здароўя БССР.
11. Лапцэвічу Васілію Парфенавічу — урачу, загадчыку Капаткевіцкай раённай больницы Палескай абласці.
12. Левіну Грыгорыю Сіманавічу — галоўнаму ўрачу Асіпавіцкай раённай больницы Магілёўскай абласці.
13. Лур'я Ісааку Атаольевічу — урачу-тэрапеўту 1-й Савецкай больницы г. Магілёва.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.  
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАТКОУ.  
17 лютага 1941 г. г. Мінск.

ВЫТВОРЧЫЯ ПАДАРУНКІ Ў ЧЭСЦЬ XVIII УСЕСАЮЗНАЙ КАНФЕРЭНЦЫИ ВКП(б)

ПРАЦОЎНЫЯ АБМЯРКОЎВАЮЦЬ ДАКЛАД  
ТАВ. МАЛЕНКОВА

МАСКВА, 16 лютага. (ТАСС). Незвычайна ажывлена было абмярковацтва на маскоўскім заводзе «Красныя богатыры». Да пачатку выхадняй змены ў чырвоных кутках сабраліся рабочыя, інжынеры, тэхнікі, служачыя. З вельбарнай цікавасцю чыталі яны газеты, у якіх апублікавана перадаванне аб першым дні работ XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі. Многія паспелі ўжо прачытаць даклад тав. Маленкова «Аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта».

Завязалося гутаркі. Працоўныя завода абмярковацтва даклад тав. Маленкова, робяць вывады для свайго прадпрыемства. Адна са старэйшых работніц «Краснобогатыры» майстар галоўнага цеха тав. Кулакова сказала: — Тав. Маленкоў гаварыць аб неабходнасці правільна скарыстоўваць абсталяванне, на-гаспадарку расходваць сыравіну, матэрыялы, наведці на вытворчасці ўзровень парадка. Гэта поўнаасно дачытаць і нашага завода.

Старшая работніца тэхнічнага аддзела тав. Лабзіна асабліва ўвагу звярнула на тую частку даклада тав. Маленкова, дзе гаворыцца аб тэхналагічнай дысцыпліне. Абмярковаўчы гэтыя пытанне ў групе работніц, яна падкрэслівае прамую залежнасць якасці прадукцыі ад захавання тэхналагічнай дысцыпліны.

На прадпрыемствах горада Леніна

ЛЕНІНГРАД, 16 лютага. (ТАСС). Машынабудавальнікі, суднабудавальнікі, электрыфікатары, чыгуначнікі, работнікі марскога і рачнога транспарта горада Леніна працягваюць велізарную цікавасць да работ XVIII партыйнай канферэнцыі. На заводах, фабрыках, у ілпо і вагонных участках ажывлена абмярковацтва даклад тав. Маленкова «Аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта».

150 тысяч километра без капітальнага рамонту

Повымі вытворчымі пераходамі сустрэлі XVIII канферэнцыю ВКП(б) аўтакавалікі Беларуса. Шоферы-стаханавцы другой аўтакаваліцы Белдорбудтраса Гушастара ШКВІ ССОР т.т. Свароха і Сморчак лабілі выдатны паказальнік у сваёй рабоце на аўтамашыне «ЗІС-5». На 13 лютага машына праехала ўжо без капітальнага рамонту 150.063 кілометры (норма — 52 тысяч кілометраў).



Тав. Свароха і Сморчак — аўтакавалікі Беларуса.

Тут-жа Серго загадуе машынабудавальнікам пабудавань на працягу года для будавальных работ 70 тысяч машын. Серго многа і ўпорна змагаўся супраць самазаступаючых і завадзяства. Як зноўка іранізавалі ён над адным гаспадарнікам, які без усялякай пачаў запусціць, што Барабанскі завод ужо абмянуў Амерыку.

Адначасна ў некаторае поспехі Барабанска, Серго сказаў: «Ён ідзе леш Краснаўральскага завода, леш Баймака, але пры чым тут «пачасна» Амерыка? Ты так і скажы, што перагнаў Баймак!»

Серго не раз падкрэсліваў, што за год станаўліцца лянгоўты ў нас пабудаваны выдатныя заводы, набыта докнальна абсталяванне. Гэта выліка тэхніка набыта на нашы прадпрыемствы і абавязалі служыць дзяржаве рабочыя і сяляны.

«Добрая тэхніка, — гаварыў Серго, — патрабуе добрага работніка, добрага, абвешчанага інжынера, тэхніка, добра выхаванага рабочага. Відавочна, без гэтага ні чарта не выйдзе з добра машыны. Выйдзе літаральна то-ж самае, што выйдзе ў мартыні з акумулятары, калі мартынка акумулятары то на нос надзявала, то на хвост, а ўсе-такі ні чарта не выходзіла».

Серго нястомна паўтараў выдатную міль таварыш Станіна: пафас будаўніцтва перапасці на вытворчасць, на аўтаданне тэхнікі. «Новая тэхніка патрабуе асветы!» — гаварыў Серго. Ён патрабаваў ушыцьніць рабочы дзень. З лічбы ў рутал ён даказаў, што многія рабочыя «параюць» нават не 5 гадзін, а

Падарункі кіраўцаў

Добра паправаў калектыў Мінскага станкабудавальнага завода імені Кірава, рыхтуючы да XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі. Абавязальнасць, узятая ў сапраўдны, кіраўні выканалі з чэсна.

17 лютага, на паўтара месяца раней тэрміну, сабран новы станок — поўнаўмят, які спраектаваан і выпушчан скарыстымі метадамі. Усе механізмы станка прыводзяцца ў рух пры дапамозе электраэнергіі і гідраўлікі.

Завод па ўласнай ініцыятыве зрабіў таксама да новага станка гідрапасос. Да гэтага часу гідрапасосы завадзіцца з іншых гарадоў Саюза і часта з'яўляліся абмярковаў, як пашпешыць работу.

Перадаванне аб акрышці XVIII партыйнай канферэнцыі вылікала на заводзе новы вытворчы ўздым. 15 і 16 лютага многія брыгады, калектывы працэнтаў і цехаў сталі на стаханавую вахту і значна перавыканалі заданні. Мехазабораччы цех №4 перавысіў 15 лютага праграму на 24 процанты, перавыканаў план і ўтара.

У гэтыя дні стыханавую вахту брыгады штаноўчыкаў. Вельмі добра працавала брыгада стаханавца тав. Озерскага, 15 лютага яна дэталірова на завяршыла месечны план, а сёння першай закончана змянене заданне: васьмігадзінную норму брыгада выканала за тры з палавінай гадзіны. (ТАСС).

На вахце імені XVIII партыйнай канферэнцыі

ГОМЕЛЬ, 17 лютага. (БЕЛТА). У чэсна XVIII партыйнай канферэнцыі на шклозаводе імені Сталіна 15 лютага ў 6 гадзін вечара стаа на вахту імені XVIII партыйнай канферэнцыі лясная брыгада фурбіятаў, узначальваемая старым рабочым тав. Вабельска. За змену яна выпусціла 5.500 квадратных метраў шкла пры плане 3.438.

Арцель Мінабншвытпрамазавоода да дна акрышці XVIII партыйнай канферэнцыі выканалі паўтарамесечны план на 114,7 процанты, выпусціўшы прадукцыю на 6.772 тысячы рублёў.

Удзельная арцель «Гастрычын», выканала паўтарамесечны план на 164,5 процанты, служкая арцель «Прагрэсуна прапа» — на 123,2 процанты, мінская трыгатажная арцель імені Круцкай — на 115,9 процанты.

Арцель «Прагратары» (Мінск) выпрабуе за адходаў насава хусты, падушкі для іголак, дзіячыны талачкі. Першы парты гэтых тавараў ужо выпушчаны. Арцель імені Круцкай пачала выпускаць шпуркі для бацінак, вазаныя кошыкі, шафікі і сестры.

Мінабншвытпрамазавоода акрышці пяць цунгэтаў на рамонті вопраткі ў сельскіх маспавасях — у вёсцы Косіна, Лайскага раёна, в. Даманавічы, Старадзельскага раёна, і іншых.

Арцель сістэмы Мінкультапрамазавоода выканалі паўтарамесечны план на 112,2 процанты. Выпушчана прадукцыі на суму 2.136 тысяч рублёў.

Арцель імені Фрунзе (Мінск) выканала план на 128,8 процанты, «Чырвоны друкар» — на 127 процанты, «Ляпголка» — на 128 процанты, служкая арцель «Чырвоны светаніс» — на 133 процанты.

Рад арцель пачалі вырабляць новыя тавары прырэзаньня. Арцель імені Фрунзе выпрабуе за адходаў рота ручкі і накінальнікі для парасонаў.

Складваюць дзіячыну мябля з адходаў — табурэткі, стужачкі, столікі, шафікі — выпускае мінская арцель «Культуром».

Поспехі швейнікаў

Калектыў мінскай швейнай фабрыкі імені Круцкай адзначыў акрышці XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі новы вытворчы поспехі. 16 лютага фабрыка выканала зьдэнае заданне на 105,3 процанты. Першае меца заняў 3-ці цех (пачальнік тав. Каплан), выпускаўшы

дэбны план на 116,9 процанты. Выключныя поспехі забілася ў гэты дзень 16-я лентя. Яна выканала сваю норму на 147 процанты. На 119 процанты выканала сваё заданне 2-я лентя 1-га цеха.

160 процантаў дэбнага плана

БАБРУЙСК, 17 лютага. (БЕЛТА). Прадпрыемствы горада адзначалі дні работ партыйнай канферэнцыі новымі вытворчымі дасягненнямі.

Калектыў дражнінага цеха канцэртыскай фабрыкі «Чырвоны харчавік» дзень 16 лютага рэкордна выпусціў, вышчупіўшы 7 тон дража замест 4 тон па плане. Уся фабрыка ў цэлым у гэты дзень выканала план на 160 процантаў.

500 процантаў задання

АСНАВІЧЫ, 17 лютага. (БЕЛТА). Зьяно святнага лесаруба Асіпавіцкага леспрамгаса прынапачатку гадзіны тав. Зноўка адзначае дні работ XVIII партыйнай канферэнцыі высокапрадукцыйнай працай. 16 лютага зьяно загатоўла 163 кубаметраў драўніны, выканаўшы дэбнае заданне на 500 процантаў.

Выканалі кварталны план лесазатавоак і вывазкі

ВІЦЕБКА, 17 лютага. (Нар. «Звады»). У дзень акрышці XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі працоўны Смаргонскага раёна выканалі кварталны план лесазатавоак і вывазкі. Загатоўла 15.998 кубаметраў і вывезена 20.011 кубаметраў драўніны.

Напярэдадні акрышці канферэнцыі штодзёна вывазкіла ў лес 1.700 — 1.800 кубаметраў. Асабліва актыўна змагаўся за дэталіровае выкананне плана селяне Міцкевіцкага сельсавета. Сельсавет

Куднаў. Дырктар леспрамгаса МАХОРНІН. Партгор ЦК КП(б)Б СУШЧЫНКА.

Інжынер расказаў характэрны вывадак: калі ён, жадуючы паглядзець нафту, хопіў адварнуць крыш, да яго шыбка падскочыла, опшылі, прынеслі шклянку і саказі: «Бааі ласка, барыце нафту ў шклянку».

Серго сымтаў: «Ші не варта нам пераняць гэтыя звычкі амерыканцаў і так-жа культурна весті справу?»

Брух, нехайнасць, непаўрагласць паніжае якасць нашай прадукцыі. Серго не раз падкрэсліваў, што протна якаясь —рэзультат адной нехайнасці.

«У нашых гаспадарніках, — гаварыў Серго, — да гэтага часу няма навагі да свайой прадукцыі, да свайой працы. Усякі захудалы захрончы камплет, фабрыкант, заводчык, калі ён выпускае сваю прадукцыю і наладзе на яе сваю марку, счынае, каб гэты марка не была абвешчана. А мы — партыя даручыла нам гэту велізарную колькасць завадў, даручыла нам такія гіганты — мы аб свайой марцы, аб свайой «фірме» на лініі стасі калопішчы маа».

Барабанска за якасць, да думкі Серго, пашліна прадукцыі, да думкі і пачуцця пашліна рэот прадукцыі і працы. «Не толькі леш, — гаварыў ён, — але і больш».

Стыханавы свай выдатнай работай апракцілі тыя самыя «тэхнічна абрунчаваныя нормы», якія Серго рагараву за год да гэтага; стыханавы прынесі з сабой новыя нормы — нормы Кастрычніцкай рэвалюцыі, нормы Леніна — Сталіна.

Серго з горачасю гаварыў, што стыхану прадукцыйнасць працы, якую павышалі нашы стыханавы, ні адна амерыканца, ні адна немца да гэтага часу не паказваў і не наказа».

Стыханавы рух забяспечыў ужо ў 1936 годзе нашай дзяржаве прамысловасці значную перамогу: прадукцыйнасць працы ў параўнанні з панаўрадным годам вырасла на 25,5 проц.

«Гэта надзірна, — адзначаў Серго, — але маю-б быць і больш».

Возьмом асобных рабочых. Вось тут сядзіць т. Гулаў. Ён безумоўна можа на свайой прадукцыйнасці ся самога сталка перакраціць і амерыканца і германца. Але калі ўзяць рабочы завод, дзе ён працуе, які ў параўнанні з Гулавым усё роўна што кітайска тэхніка ў параўнанні з германскай».

Знаёда ОРДЖАНІДЗЕ.

Сцяганосец тэхнічнага прагрэса

(Да 4-й гадавіны з дня смерці Г. К. Орджанікідзе)

Серго блы прычыновым, непрымірным ворагам усякага капсерватызма, застою, лясачы мямлі; ён не прыёў руіны і востасці. На ўрачыстым сходзе, прысьвечаным пачу першай чаргі Сталінагорскага хімабіната, у казы свайой прамоы ён усклаў:

— Пахай жыве наша тэхнічна мямлі! Ён можа верыць у магучнасць тэхнічнай мямлі, у найшырэйшыя перспектывы тэхнічнага прагрэса. «Тэхніка безупына на ідзе наперад, бярэ усё новыя і новыя вышыні, і ні адна, нават найзавышэйшы, тэхнік зараз не можа сказаць, да якіх дасягненняў доржце чалавечы рокум у барацьбе за аўтаданне сіламі прыроды, — гаварыў Серго».

Будаўніцкі, якіх павоў Серго на штурм першай паштоўкі, былі ўначытку ўзброены кіраваі і дагатамі. Цэнтраўраій фігурай на будаўнічай пляцоўцы блы прабор са сваім конікам.

Серго вельмі адной кіраваі лі пачаткай нічога не зробіў. Патраба пераўзброіць армію будаўніцкай. Патраба даць ёй асабаватары, краны, бетоначасалы, дзюбкі і тысячы іншых машын і механізмаў.

Таварыш Сталін сказаў, што тэхніка ў першы рэканструктыі вырасае ўсё. Серго сямла, ратунча ўзяўся за ўвядзенне перадавой тэхнікі. Ён блы спалчонасам тэхнічнага прагрэса.

Аднойчы ў Тагіле Серго агледзеў пляцоўку Уралагобула. На будаўніцтве цеха будынага лінія ён убачыў вельбарныя пачуі рабочых, які капаў катыван. Даў-жыня гэтага катывана была 120 метраў, шырыня — 60, а глыбіня — 20. Першыя метры ішла гліна, а ніжэй аказаліся талыяны пароды вялікай моцнасці.

Работы калоді пароду ўручваю: кайдзі, кіпніцы, гуваліды, лямпы. Непадальку сталі экскаватары. Адні з іх браў выкананую лямпу і перацягваў на другую экскаватара, які нагрукваў яе на пляформу для вывазу ў адвал. Людзі не маглі ўгнацца за механізмамі, і экскаватары раз-по-раз прастойвалі.

— Што гэта за работа! — сказаў Серго. — Такаа маса людзей, і не можае загрукці двух экскаватараў! Чаму прагучае ўручваю?»

Інжынеры і кіраўнікі будоўлі сталі аб'ясняць, што экскаватары не могуць раздзяліць пярэдняе пароды, а ўзрывы не дадуць патрэбных рэзультатаў. Серго аднецца да гэтых аб'ясненняў скептычна, але нічога не сказаў інжынерам.

На наступны дзень нішто не бачыў яго на Уралагобула. Хутка людзі заведзіся, што Серго паехаў на руднік «Гары высокай», дзе прапанаваў торнарабочым павешаць у Тагі і арганізаваць узрыўныя работы на будоўлі.

Да 12 гадзін ночы рабочыя канчатлі сьпіраванне, блы заваледзены аманал. Серго асабота агледзеў забой, запытаў, колькі пачылі і якая іх глыбіня. Затым ён даў загад заналіць штур. Радаўся гукі, моцы ўзрыў. Серго ўважліва агледзеў катыван. Рэзультаты былі вылічаны: аме-нал раздзяліў аманалы пароды, і экскаватары маглі без дапамогі торнарабочых працягваць работу ў катыване.



ЗАРУБЖОМ

Вайна ў Еўропе і Афрыцы

(Дзёнік ваенных дзеянняў)

Паводле паведамлення карэспандэнта агенства Рэйтар, паўднёва-афрыканскія войскі, аперуючыя ў Італьянскім Самалі, праішлі прыкладна 400 км. уздоўж узбярэжжа.

На паўночным участку фронту на Усходняй Афрыцы, у раёне Керона, гаворыцца ў італьянскай зводцы, адбылася артылерыйская перастрэлка. Атакі англічан былі поўнасоў адбіты. Згодна англійскай зводцы, даўжэнне англійскіх войск у раёне Керона ўзмацняецца. Англічане прадаўжаюць працоўна ўперад.

У Абісініі суданскія войскі працоўна ў раёне Галуубага Ніла. Англічане зноў занялі тую частку Курму. Англійская авіяцыя прадаўжае рабыць палёты на скажэнні італьянскіх войск, мотатранспарт і ваенныя аб'екты.

У Паўночнай Афрыцы значна ажывіліся ваенныя дзеянні ў раёне Джаруба (у Паўднёвай Керонацы, недалёка ад егіпецкай граніцы). Англічане пры падтрымцы мотамеханізаваных часцей, гаворыцца ў італьянскай зводцы, аднавілі тут з асаблівай сілай свае атакі, якія былі адбіты італьянскімі войскамі.

Надлетчы італьянскія авіяцыя на аперныя пункты ў Кіроанцы прадаўжаюць. Германскія самалёты, азначаецца ў германскай зводцы, бомбардыравалі скажэнні англійскіх войск у раёне Бенгазі.

У басейне Міжземнага мора, згодна германскай і італьянскай зводцы, германскія і італьянскія бомбардыроўшчыкі зрабілі палёты на востраў Магта, падвергнуўшы бомбардыроўцы аэрадром Мікаба. Бомбардыроўшчыкі падвергнулі таксама востраў Крэг. Англійскія самалёты бомбардыравалі італьянскі порт Брындазі і востраў Родас.

У Абісініі прадаўжаюць жорсткія бітвы. У зводцы італьянскага камандавання азначаецца, што злучэнні італьянскай авіяцыі падвергнулі інтэнсіўнай бомбардыроўцы грэчаскія аперныя пункты, казунікацыі і абарончыя пазіцыі, а таксама скажэнні войск і транспартныя каалоны. Грэчаскія войскі, паведамляецца ў камюніке вярхоўнага камандавання грэчаскай арміі, выйшлі з італьянцаў з іх пазіцыяў у раёне пунжаў. Грэчаскія бомбардыроўшчыкі зрабілі палёты на рад ваенных аб'ектаў італьянцаў у раёне фронту.

Найбольш жорсткія бітвы адзначаюць карэспандэнт агенства Рэйтар, адбыліся на цэнтральным фронце. Падтрыманыя артылерыяй і авіяцыяй, грэчаскія войскі падтрымалі некалькі атак у напрамку на Тэселене, у выніку якіх захапілі рад важных пазіцыяў. Паміж Тэселене і Кісурай іны прасунуліся амаль на 5 кіламетраў. Карэспандэнт агенства Асшпайтэда Прэс скардаецца, што грэкі ўзялі ў палон 2 тыс. італьянцаў.

У зводцы германскага камандавання ўказваецца, што германскія бомбардыроўшчыкі зрабілі палёты на аэрадромы, ваенныя лагеры, партовыя пабудовы і ваенны завод у Паўднёва-Усходняй Англіі. Германскія падводныя лодкі і злучэнні бомбардыроўшчыкаў, дасючы паліўны узбярэжжа Англіі і Нарвегіі, захапілі некалькі англійскіх суднаў. Германская дальнабойная артылерыя зноў абстрэла 16 лютага вазьмі ў ваенных адносінах аб'екты ў Паўднёва-Усходняй Англіі.

У пач на 16 лютага, перазае агенства Рэйтар, англійскія самалёты зрабілі інтэнсіўны палёт на прамысловыя аб'екты ў Рурскай абласці. Англійская авіяцыя падвергнула таксама бомбардыроўцы некалькіх пунктаў на акупіраванай тэрыторыі Францыі і Галандыі; бомбы былі скінуты, у прыватнасці, на Ротэрдам. (ТАСС.)

„Франкфуртэр цэйтунг“ аб становішчы Італіі

БЕРЛІН, 17 лютага. (ТАСС). Газета „Франкфуртэр цэйтунг“ змяшчае аргументы аб становішчы Італіі. Указваецца, што Італія спадарожна мацнейшым уварам, на якія толькі з'яўляюцца зараз Англіі і яе імперыі, газета піша: «Вайна прынесла расчараванне і пажыццёвыя страты па-нашаму саюзніку. Для Італіі падзеі апошніх месцаў адзначалі пажыццёвыя выбары. Упершыню краіна ачула поўную сур'езнасць вайны, ад якой калі-небудзь казалі, што яна пачынае ў цэлю ўсе ранейшыя войны». Упершыню цяжка ўсталяваць ў вайну, указвае газета, італьянцам палюбілі аб тым, што вайна судорыць магучыя праціўніка прадстаўляе сабою серыю поспехаў і паўдзяд больш часу, пакуль не перамажа больш моцны. Валаніяны фронт Італіі вельмі аслаблен, яе людзкія і матэрыяльныя страты, як часта прызнавалася ў ваенных зводках і ў друку, вельмі значныя. Аднак з пункту гледжання агульных ваенных сіл Італіі гэтыя страты не такія вялікія. Нават калі Англія завялае Трыполі, піша газета, яшчэ нельга будзе нічога сказаць аб канчатковым выніку гэтай вайны. Указваючы на зацяпнасць Кіроанкі для Італіі, газета заяўляе, што «старага грандыёзнага вайна не можа быць выйграная без цёмных афр». Англійскія пазіцыі на Міжземным моры ў параўнанні з перыядам пачатку вайны баспрэчна змяніліся ў рэзультатэ паведаванняў колькасці англійскіх марскіх баз да лік грэчаскіх гаваней і астравоў і баз у Кіроанцы. Аднак, не гледзячы на вялікія страты, Італія ўтрымала пазіцыі на сваіх велізарных фронтах, якія распасціраюцца на тысячы кіламетраў. Гаворачы пра пазіцыю Англіі, газета паказвае, што сувязь паміж усходняй і заходняй часткамі Міжземнага мора атэцтвае незалежнасць. Германская авіяцыя робіць палёты на раён Суэцкага канала, і становіцца ва ўсходняй частцы Міжземнага мора не можа лічыцца спрыяючай для Англіі. «Германская зброя, — дадае газета, — у любой колькасці знаходзіцца ў распараджэнні нашага саюзніка і скарыстоўваецца па яго фронтах». Па думцы газеты, заката Італіі, апрача ўзяцця ў контрбатарэе, заключаецца ў «закрыцці Міжземнага мора і скаўванні буйных сіл праціўніка».

Пачынаючы з 1919 года, у Сірыі ўзніклае аліо паўстанне за другімі. Найбольш значныя памеры набыло паўстанне 1925 года, якое вывелася з руху горных пазіцыяў Джалыль-Друза. Ё вясенні 1925 года паўстаннем была ахоплена амаль уся манатанная тэрыторыя. Толькі ў 1927 годзе, пасля разбурэння Дамаска і сёння арабскіх вёсак, знішчэння звыш 20 тысяч чалавек насельніцтва, паўстанне было падаўлена. У 1930 годзе французскі ўрад вымушан быў фармальна аб'явіць Сірыю рэспублікай, але фактычна ўся ўлада паранейшам аставалася ў руках вярхоўнага камісара, пазначанага французскім урадам.

Сірыя—адастала аграрная краіна: 62 процанты яе насельніцтва заняты ў сельскай гаспадарцы. З двух мільянаў гектараў апрацоўваемай зямлі на долю буйных землеўладальнікаў і манастыроў прыпадае 1 млн. 600 тыс. гектараў. Буйныя ўласнікі здаюць зямлю ў арэнду фелакхам (сялянцам) на самых кабыльных умовах, звычайна за палову ўраджаю. Валейшыя зямельныя культуры Сірыі: пшаніца, пшаніца, ячмень, авёс, сарго. Значныя плошчы заняты пад тэтувымі дрэвамі (на ўзбярэжжы, у раёне Алепа). Шырока развіта садоўніцтва. Кліматычныя ўмовы

Спыненне паштовых аперацый паміж Італіяй і Швейцарыяй

НЬЮ-ІОРК, 17 лютага. (ТАСС). Паводле паведамлення агенства Юнайтэд Прэс, Італія, без аб'яснення прычын, спыніла паштовыя аперацыі з Швейцарыяй.

Ураган у Партугаліі і Іспаніі

НЬЮ-ІОРК, 17 лютага. (ТАСС). Паводле паведамлення агенства Асшпайтэда Прэс, ураган, які прайшоў 15 лютага над Партугаліяй і Іспаніяй, у Іскабоне было забіта 9 і ранена 150 чалавек. Колькасць афр і штода, нанесеная ўраганам за межамі Іскабона, невядомыя, з прычыны пашкоджання ўсіх сродкаў сувязі.

На раён Тахо і ў іншых месцах патапіла 20 паракходаў і барж. Аэрадром Оінтра (каля Іскабона) разбураны, на аэрадроме знішчана 10 ваенных самалётаў.

У Бургосе (Іспанія) спынена мадэра электрычнага тока. Вялікія пашкоджаныя нанесены Севільі, Памплоне, Кардове і Алжобрасу. У Гібралтарскім прастве спынена суднаходства, зрушаны судны стаі на якар ля Ла-Лінеа.

ЛОНДАН, 17 лютага. (ТАСС). Велізарнай сілы вяржар ушхнуў, паводле паведамлення агенства Рэйтар, у выніку ўрагана ў Сантандэру. Алім ахоплена 200 будынкаў. У горад накіраваны пажарныя часткі з Мадрыда, Бургоса, Сан-Себастыяна, Вальядоліда і Вільбаа. У Сантандэры скажэнраваны буйныя ваенныя часткі і шмат паліцэйскіх. Як мяркуюць, пажар быў выклікан тым, што ў гавані загараўся нафтавае судна.

СІРІЯ

(Даведна)

Сірыя—невялікая краіна; яе тэрыторыя—193 тыс. кв. км. (без саніжжака Александрыі, верпууга Турцыі ў 1939 г.). На поўначы яна мяжуе з Турцыяй, на ўсходзе—з Іракам, на поўдні—з Палестыяй і Трансарданіяй, на захадзе—амальвеша Міжземным морам. Колькасць насельніцтва Сірыі (без саніжжака Александрыі) складала ў 1937 годзе 3.453 тыс. чалавек. Адміністрацыя Сірыі падзелена на 4 часткі: 1) уласна Сірыя—цэнтр Дамаск, 2) Ліван—цэнтр Бейрут, 3) Латакія—цэнтр Латакія і 4) Джалыль-Друз—цэнтр Суэйда. Галоўныя гарады: Бейрут—порт і ў той жа час сталіца манатаннай Сірыі, паліўны час 162 тыс. жыхароў, Дамаск—229 тыс. жыхароў, Алепа—249 тыс. жыхароў. Састаў насельніцтва Сірыі вельмі разнастайны. Апрача колькасця пераважна арабскага насельніцтва, манатанная тэрыторыя населена туркамі, курдамі, армянамі, іўрамі, грэкамі і іншымі.

З пачатку XII стагоддзя і да 1517 года Сірыя знаходзілася пад уладай Егіпта. З 1517 года яна перайшла да Турцыі, якой і належала да першай Імперыялістычнай вайны. У той час у састаў Сірыі ўваходзілі таксама і тэрыторыі перапынчаны Палестыні і Трансарданіяй. Пасля заканчэння вайны ў 1914—1918 гг. па рашэнні саюзных зброяў, паўднёвая частка Сірыі—Палестына і Трансарданія была перададзена ў манатаннае кіраванне Англіі, манатанна астанія сірыійскай абласці атрымала Францыя.

Пачынаючы з 1919 года, у Сірыі ўзніклае аліо паўстанне за другімі. Найбольш значныя памеры набыло паўстанне 1925 года, якое вывелася з руху горных пазіцыяў Джалыль-Друза. Ё вясенні 1925 года паўстаннем была ахоплена амаль уся манатанная тэрыторыя. Толькі ў 1927 годзе, пасля разбурэння Дамаска і сёння арабскіх вёсак, знішчэння звыш 20 тысяч чалавек насельніцтва, паўстанне было падаўлена. У 1930 годзе французскі ўрад вымушан быў фармальна аб'явіць Сірыю рэспублікай, але фактычна ўся ўлада паранейшам аставалася ў руках вярхоўнага камісара, пазначанага французскім урадам.

Сірыя падвыжчэйна спрыяюць развіццю вінаградарства (раён Алепа). Важнае значэнне для эканоміі Сірыі мае і жывёлагадоўля, асабліва ў стэпавых і горных раёнах. Але жывёлагадоўля, як і земляробства, вядзецца вельмі прыміўна і з года ў год прыходзіць у заняпад. Французскі імперыялізм умяшчае тармажы развіццю прамысловасці ў Сірыі. Велізарны ўнёск тавары вырабаў з Францыі і іншых краін зноў найшчотней прывіўваюць саматушню прамысловасць Сірыі. Горныя багачы Сірыі мала даследаваны.

З галін лёгкай прамысловасці вядуца менавіта тэкстыльнае прамысловасць, уключаючая выраб паўвоўнай пражы і ніткаў, тавараў з штучнага шпужу, а таксама каўроў. Вазуўная прамысловасць працуе на прывоўнай сыравіне. Сірыійская баваўна—спрыяючы ітасці і ісе пераважна для інтэрнэцкага спажывання. У апошні час у Сірыі павялічыўся выраб цэменту. У 1937 годзе ён дасягнуў 250 тысяч тон. Галоўнымі снажыўцамі сірыійскага цэменту з'яўляюцца Палестына, Ірак і Турцыя.

Становіцца рабочых у Сірыі вельмі цяжка. Рабочая законодаўства няма. Шырока прымяняецца таякая жорстка і дзіцячая праца.

Дзякуючы свайму геаграфічнаму выгнанню становішчу, на стыху Еўропы і Азіі, Сірыя з'яўляе служыца галіўнай прааерыйнай паміж гэтымі часткамі свету. Сірыя з'яўляецца транзітнай краінай. У яе эканомію вялікую ролю адыгрываюць порты і чыгуны. Швейні ганаль выязецца ў асноўным праз порты Бейрут, Трыполі і Латакія. У Трыполі заканчаецца паўночнае адгалінаванне Масульскага нафтаправада.

Сірыя мае развітую сетку чыгунак і шасейных дарог. К пачатку 1940 года даўжыня чыгуначнай сеткі складала 1037 км. З захалу на ўсход краіну перасякае чыгунка Бейрут—Валда.

Сірыя знаходзіцца ў вялікай эканамічнай залежнасці ад Францыі. Францыя, да яе паражэння, займала пачуючае становішча як у імпарце, так і ў экспарце Сірыі. Французскі капітал глыбока пранік ва ўсе сферы эканоміі краіны. Банкі, чыгуны, порты і іны з'яўляюцца канцэсіямі Францыі. Найбольш буйная канцэсія, як напрыклад табачная маналопія «Рансі», маюць уласнае законодаўства, устанавіваюць мінімальныя расцэнкі рабочым і цэны на скажэнную ў сірыійскіх саліна сыравіну.

Сірыя капітула да Францыі не толькі ў эканамічных адносінах, але і як стратэгічна важны раён ва ўсходняй частцы Міжземнага мора.

Стратэгічнае значэнне Сірыі асабліва ўзрастае зараз, калі ваенныя дзеянні на міжземнаморскім тэатры пабываюць усё больш жорсткі характар.



На тэрыторыі вяржару Н-скай часткі Захава. Бомбардзір батары А. Війні і разведчык М. Вічун на назіральных пунктах. Фото БЕЛТА.

У ГАЛЕРЭІ Ю. М. ПЭНА

ВІЦЕБСК. (Па тэлефону). Каля 35.000 чалавек наведала карпінную галерэю Ю. М. Пэна. У музэіўм галерэі ў ёй пабывала звыш 15.000 чал. На працягу года было 230 экскурсій са школ горада і абласці, прапрыемстваў, рамесленых вучылішч, школ ФЭА і т. д.

Галерэя пачыналася ракам новых пастаноў Ю. М. Пэна. Зараз у залах выстаўлены 134 карціны выдатнага мастака. У 1941 годзе плошча галерэі павялічылася ў два разы. У новых залах будуць выстаўлены карціны вялікіх рускіх мастакоў, лепшыя работы мясцовых мастакоў, скульптураў.

Навуковыя работнікі галерэі тав. Сумніх закончыў работу па складанню каталага карцін Ю. М. Пэна. У каталагу, апрача апісання выстаўленых у галерэі карцін, змяшчаюцца кароткія біяграфіі і характарыстыка творчай дзейнасці Ю. М. Пэна. Выпуск гэтага каталага прыурочана да 4-й гадавіцы з дня смерці Ю. М. Пэна (1 студзеня 1941 года).

Закрываецца вялікая манатрафія аб вялікім мастаку, якую ішла маскоўскі пісьменнік тав. Рабіноўч.

КАНІФОЛЬ

Каніфоль, выпрацоўваема ляснічкінай прамысловасцю з жыўцы саснавага дрэва, знаходзіць шырокае прымяненне ў мылаварнай, лакафарбай, папярвай і электратэхнічнай прамысловасці.

Старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі фізічнай хіміі Акадэміі навук БССР т. Чугуноў распрацаваў новы метал прыгатавання ізаіручанага матэрыяла, які ўваля змяняе ўпечку электрычнага тока ў кабылі высокага напружання, прынам у якасці асноўнай сыравіны для гэтага прымяняецца каніфоль самага нізкага сорту. Умярэнне гэтага метала ў бачным годзе дасюль зменшыць расход дэфіцытных каляровых металаў па выраб кабыла.

Тав. Чугуноў разам з навуковым супрацоўнікам лабараторыі т. Рыгавой распрацаваў новы метал авіяцыйнай каніфолі, які змяняе афарбоўку яе і тым самым паліпае якасць мыла, лакаў і паперы. Сутнасць гэтага метала зводзіцца да ўважэння ў каніфоль невялікай дозы вокісі алюмінія. Умярэнне гэтага метала дасюль магчымаць законіміць на адным толькі барысавым каніфольна-скіпадарным заводзе 30 тысяч рублёў.

П. І. БЯЛКЕВІЧ, загадчык лабараторыі фізічнай хіміі, Нандыдат хімічных навук.

Аб выбарах дэпутатаў у Мінскі гарадскі Совет дэпутатаў працоўных па асобных акругах

Па падаставе Указа Прэзідыума Вярхнага Савета БССР ад 5 лютага 1941 г. аб дні выбараў дэпутатаў у мясцовыя саветы ад асобных выбарчых акруг, выком Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных раіў:

Правесці выбары дэпутатаў у Мінскі гарадскі Совет дэпутатаў працоўных выбарчых акругах №№ 29, 165, 220, 285.

Старшыня выканкома горавета БУДАРЫН  
Сакратар выканкома горавета ДЗЯМІДАУ.

Рэспубліканская парада па шэфству над мастацкай самалдзейнасцю

Учора ў памяшканні Дома партыі адбылася ўсебеларуская парада работніц мастацтваў па шэфству над мастацкай самалдзейнасцю.

У нарадзе прынялі ўдзел работнікі ўстановаў БССР, працэўцкія мастакі самалдзейнасці рэспублікі, сакратар КД(б)Б тав. Малін і госці з Масквы ініцыятар шэфства работніц мастацтваў над мастацкай самалдзейнасцю—парод артыстка ССР В. В. Барсва, рэжысёр МХАТ імяі Горькага прафесар Е. С. Телова, старшыня ЦК саюза работнікаў установаў А. В. Шакоўскі.

Нарада абмеркавала два пытанні: зачы шэфства работніц мастацтваў над мастацкай самалдзейнасцю і даклад рэспубліканскай камісіі па шэфстве.

Выступіўшая з дакладам па першапачатковай нарэшай артыстка ССР В. Барсва адзначыла, што самалдзейнасць нашай краіны стала арганічнай часткай саюзскага мастацтва. У 110 тысяччак і лёгкыма мастацкай самалдзейнасці ўдзельнічаюць 2 мільёны працоўных Саюза Савюза.

З дакладам рэспубліканскай шэфскай камісіі выступіў партыйны артыст БС В. В. Владимирскі.

Вопытам сваёй работы ў самалдзейнасці мастацтва падзяляўся прафесар Е. С. Телова.

У абмеркаванні ўдзельнічавалі на парадзе прынялі ўдзел: народная артыстка ЦК саюза работнікаў мастацтва А. В. Шакоўскі, камасатары І. І. Лёў і П. Н. Шчагоў, іраўнік рэжысёра Каласова хорт. Ламанія і іншыя.

Нарада паслапа прэзьянтэе XVIII У. саюзнай партыйнай канферэнцыі.

Рыба мясцовага ўлова

У Віцебскай абласці на першым месце па арганізаванай мясцовага ўлова рыбі ўзалецьскі горахорганаль. Ён доў арганізававу ітсу справу. У студзень г. вылаўлена 46 цэнтнераў рыбы. Уд прадаўжаецца.

Барыс Бальшакоў—чэмпіён СССР

16 лютага ў Маскве па прышчэст ССР па капыках Барыс Бальшакоў (Мінск). Алікалаў (Масква) і Лебелз (Горы) па істасцішні ў 500 метраў і казали рэзультат у 44,2 секунды. У 1941 года па капыках на гэтую дыстацыю.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

19 лютага, у 8 гадзін вечара, у Доме партыі авоцыі (вадліні зал) адбудзецца сход для праагандыі, дакладнацыя, а тавараў і рэагандыі па тэму «Ленін Сталін—арганізатары Чырвонай Арміі». Выезды—ў райкомах КП(б)В.

Адказны рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

ДЗЯРЖСТРАХ БССР

ДА ВЕДАМА КАЛГАСАУ БССР

АПРАЧА АБАВЯЗОВОГА АНЛАДНОГА СТРАХАВАННЯ МАЕМАСЦЬ КАЛГАСАУ МОЖА БЫЦЬ ЗАСТРАХАВАНА ДА ПОУНАГА КОШТУ ПА ДАБРАВольнаму звышакладному СТРАХАВАНню

Усе калгасы БССР могуць застрахаваць па поўнага кошту коней, буйную рагатую жывёлу, авечка, ноз і свейны на выпадан паражэння, а таксама сродкі транспарта (аўтамабілі і іны.) на выпадан аварыі.

ДЛЯ ТАГО, НАБ ЗАСТРАХАВАЦЬ МАЕМАСЦЬ ПА ДАБРАВольнаму СТРАХАВАНню У 1941 ГОДзе, КОННАМУ КАЛГАСУ НЕАБХОДНА ПРЫ СКАДАННІ ПРЫХОДА-РАСХОДНАГА НАШТАРЬСА НА 1941 ГОД УКЛЮЧЫЦЬ У НАШТАРЬС НЕАБХОДНУЮ СУМУ ДЛЯ УПЛАТЫ СТРАХАВЫХ ПЛАЦАЖОУ.

ПА ДАБРАВольнаму звышакладному СТРАХАВАНню МОГУЦЬ СТРАХАВАЦЬ ДА ПОУНАГА КОШТУ НА ЗАБУНАЧНЫХ ПЭНАХ СВАЮ ЖЫВЬВУ ТАКСАМА БАЛТАСНІКІ, АДНАСАБОНІКІ І ПШЫЯ ГРАМАДЗІЯНЕ.

Задача кожнага калгаса, калгасніна, аднаасобіна, рабочага і случачага заключана ў тым, каб застрахаваць усю сваю маемасць і жывёлу ў дабравольным парадку ў сапраўднім ле ношце.

Зэ дзельнікі і раз'ясненнія трыба зяртацца ў раённыя і гарадскія страхавыя іспекцыі або да агентаў Дзяржстраха па дабравольнаму страхаванню.



Дзяржаўны аркестр Лейна Вялікі тэатр оперы і балета БССР. 18 лютага спектакль для школьнікаў і студэнтаў. Пачатак у 8.30 веч. Цытотныя талоны на атрыманне білету са зніжкам 30% скажэнны талон да 1 сакавіка.

Дзяржаўны аркестр БССР. 19 лютага СЕРКЕЛЭ. Пачатак у 8.30 веч. Вялікая праграма «КОДУЛЬЯ».

Першы Беларускі дзяржаўны аркестр Чырвонага Сіпа драматычны тэатр. 18 лютага ДУРА ДЛІ ІНШЫХ, РАДУМАЛІ ДЛІ СЯБЕ. Пачатак у 8 г. 30 м веч.

Дзяржаўны аркестр «НАВІНЫ ДНЯ». 1. Юныя турсыты (сінювоў). 2. «ДОНЧАКІ» (сінювоў).

Беларуская Дзяржаўная аркестра Чырвонага Сіпа Філармонія (памішканне клуба імяі Сталіна). 22 ЛЮТАГА КАНЦЭРТ, прысвечаны XXIII гадавіне РСЧА. СІМАНІЧНЫ АРКЕСТР. Дзяржаркестр Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імяі П. І. Чайкоўскага Г. А. СТАЛІН; лаўрат усеазадае козкура скрыпачкоў і вялікачэлюстаў дэпарт Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі А. К. БЕЛАСА (валячачы); лаўрат—дэпарт Велізарнакансерваторыі А. В. КАРПОВІЧ.

ПРЫЁМ ЗАЯЎ на 6-месячныя курсы па падрыхтоўцы настаўнікаў 1—4 класаў ПРЫ МІНСКІМ ПЕДВУЧЫЛІШЧЫ ПРАЦЯГНУТ ДА 25 лютага 1941 г.

На падаставе паштовых Прэзідыума Велізарнапровета ад 14 лютага 1941 г. БЕЛПРМОУЦІЛЬСАЮЗ ЛІКВІДУЕЦА.

КНІГІ і ЦЭЛЫЯ бібліятэкі савецкіх і дарэвалюцыйных выданняў КУПЛЯЕ КНІЖНЫ МАГАЗІН КОГІЗА ў Мінску. Адрас магазіна: Савецкая 57, тэл. 23711.